

Парадак падачы і разгляду зваротаў

Звароты грамадзян і юрыдычных асоб па пытаннях рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану ў аддзел ЗАГС Наваполацкага гарвыканкама могуць быць:

- накіраваны поштай па адрасе:

211440 Віцебская вобласць, г. Наваполацк, вул. Маладзёжная, д.155.

- перададзеныя ў прыёмную Наваполацкага камітэта па адрасе:

211440, Віцебская вобласць, г. Наваполацк, ул.Маладзёжная, 74.

- размешчаны ў спецыяльнай рубрыцы «Электронны зварот» на афіцыйным сайце райвыканкама,

- накіраваны на адрас электроннай пошты novgik@vitebsk.by

Звароты грамадзян, індыўідуальных прадпрымальных асоб, юрыдычных асоб разглядаюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Закона Рэспублікі Беларусь "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў", Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2007 г. №498 "Аб дадатковых мерах па працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асобаў"

Парадак абскарджвання адміністрацыйных рашэнняў

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008 года "Аб асновах адміністрацыйных працэдур".

Артыкул 30. Парадак абскарджання адміністрацыйнага рашэння

1. Зацікаўленая асоба і трэцяя асоба валодаюць правам на абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку.

2. Адміністрацыйная скарга накіроўваецца ў вышэйстаячы дзяржаўны орган (вышэйшую арганізацыю) альбо ў дзяржаўны орган, іншую арганізацыю, да кампетэнцыі якіх у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь адносіцца разгляд такіх скаргаў (далей - орган, які разглядае скаргу).

3. Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца пасля абскарджання такога рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку, калі іншы парадак абскарджвання не прадугледжаны заканадаўчымі актамі.

У выпадку адсутнасці органа, які разглядаў скаргу, адміністрацыйнае рашэнне ўпаўнаважанага органа можа быць абскарджана непасрэдна ў суд.

Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з грамадзянскім працэсуальным або гаспадарчым працэсуальным заканадаўствам.

У адпаведнасці з артыкулам 225 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і адмову ў занясенні змен, дапаўненняў і выпраўленняў у запісы актаў грамадзянскага стану можа быць абскарджаны ў суд.

Парадак падачы і разгляду такіх скаргаў вызначаны артыкуламі 348-350 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з артыкулам 355 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь такая скарга можа быць пададзеная ў суд у месячны тэрмін, які вылічваецца з дня атрымання грамадзянінам адмовы органа загса ў задавальненні яго заявы.